

НА ПАРТЫЙНЫХ КАНФЕРЭНЦЫЯХ

ВІЦЕБСК

ВІЦЕБСК. 17 мая на райспітсе пасаджэнні і заключэннем словам выступіў т. Жураўлёў. Ён прыняў правільнае рашэнне ўрада на канферэнцыі крытыку работы гаркома партыі, што апарата і сакратароў гаркома.

Гарком партыі сапраўды ў сваёй рабоце нічога не перабудоваў і апаляваўся і рашэннямі Пленума ЦК ВКП(б).

Тав. Жураўлёў сямімісяч на канферэнцыях захаваў Віцебскі партыйны арганізацыйны і бачыў рэальныя рашэнні лютаскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанай таварыш Сталіна, даных ім у сваім

гістарычным дакладзе і заключэннем слоў. Пасля заключэння слоў і даклада мандатнай камісіі канферэнцыя прыступіла да намячэння і абмеркавання ў спісе кандыдатур для тайнага галасавання ў склад гаркома партыі. Канферэнцыя ўстанавіла колькасць складу пленума гаркома партыі — 39 членаў і 9 кандыдатаў. Усяго ў спісе кандыдатур для тайнага галасавання ў склад гаркома партыі ўключана 84 чалавекі. Абмеркаванне кандыдатур праходзіць арганізавана, з добрай актыўнасцю.

Арм. ЗАРУБЕЖНЫ.

МАГІЛЕЎСКІ РАЁН

МАГІЛЕЎ. 17 мая. Учора поўна ўначы закончыла работу гарадская партыйная канферэнцыя. На вачэрні пасаджэнні адбылося тайнае галасаванне дэлегатаў з правам рашаючага і даручаюча галасу на с'езд КП(б)У, і быў зацверджан канчатковы тэст рэзалюцыі канферэнцыі па справаздачым раёнаму партыі.

У прынятай пастанове па справаздачым раёнаму партыі канферэнцыя адзначыла, што ў рабоце пленума і бюро раёнаму мелі месца буйныя недахопы. Парушаўся статут партыі, дронна была пастаўлена партыйна-палітычная работа, захаванне гаспадарчымі паспехамі парадка заахвочана і бесплацінацца. Становіцца партыйна-арганізацыйнай і палітычнай работы ў арганізацыі не адпавядае прабаважам лютаскага Пленума ЦК ВКП(б).

Гарадская канферэнцыя таксама адзначыла, што толькі ў рэзультат прыступлення большасці членаў і арганізацый лютаскага Пленума ЦК ВКП(б) і партыйна-палітычнай работы ў арганізацыі не адпавядае прабаважам лютаскага Пленума ЦК ВКП(б).

БАБРУЙСКІ РАЁН

Учора прадаўжаліся спрэчкі па справаздачым раёнаму. Дэлегаты ў сваіх выступленнях гаварылі аб адарваванні сакратароў раёнаму т. Чарнішова, Халкевіча, інструктара ад жыцця партыйных партыйных арганізацый, аб парочнай сістэме работы, палітычнай глухаве кіраўніцтва раёнаму да галасы і сігналу камуністаў.

З вострай крытыкай работы раёнаму выступіла т. Новікава (дэкамабінет).

— 15 гаў прадаўжаўся справаздачым-выбарчым партыйным сход на дэкамабінет. — гаворыць тав. Новікава. Сакратар раёнаму т. Чарнішоў прыдзе на сход пабудзе 15—20 мінут, аблае некаторых выступаючых і пачае на другі сход.

Справаздачым-выбарчым сход быў пунчаным на самапек. У раёнаму ачуваўся разубаважэнне. У партыю заводу № 4 абраў камуністаў, які маюць партыйныя спаджэнні.

Тав. Новікава гаворыць, што раёнаму не прыступіў да выканання рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б). Новых людзей, прышоўшых да кіраўніцтва партыйнымі арганізацыямі не забавіць, ім не дапамагаюць, не разлі як пачаць работу на-новаму.

Тав. Качалін (ваенны работнік) разка крытыкуе даклад тав. Чарнішова, які пераважнаму сфармуляваў факты варажых звычаяў, не даў ім палітычнага аналізу, не абраўся да карыняў. Ён гаворыць, што ітычкая варажба—палітычная бесплацінацца не выцелада ў Бабруйскай партарганізацыі. Ён прышоўшы факты школьніцтва на палзе прапрымстваў, справы па якіх не закончаны, да карыняў якіх не дабраўся. У рабоце раёнаму, гаворыць ён,—быў стыль не большасці.

на іх амагі атрымаць новыя партыйныя білеты пры абмене партдакументаў. Буйным недахопам у партыйна-палітычнай рабоце былі дачунаны таму, што ў арганізацыі не была разгортнута большасць крытыка і самакрытыка, а раёнаму КП(б)У яго орган «Коммунар Магілеўшчыны» не ўзначалілі яе разгортванне. Канферэнцыя таксама ўказала на нізкі ўзровень партыйнай прапанаванні і агітацыі, на слабую сувязь членаў бюро раёнаму з нізавымі партарганізацыямі і мясца членаў і кандыдатаў партыі. Канферэнцыя вызначыла раў практычных мерапрыемстваў па перабудове партыйнай работы ў адпаведнасці з пастановамі Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанымі таварыш Сталіна.

На адбыўшымся пленуме новаабранага гарадскога камітэта партыі тайным галасаваннем выбары першым сакратаром гаркома тав. Клічук і другім сакратаром гаркома тав. Хрыцук (былы сакратар парткома шоўнай фабрыкі). Бюро гаркома выбрана ў складзе 7 чалавек.

ДОДЗІН.

ГОМЕЛЬ

На вачэрні пасаджэнні 16 мая закончыліся спрэчкі па справаздачым дакладу гаркома КП(б)У. З запісаўшыхся ў спісках больш 100 чалавек выказалася 50 чалавек. На скончэнні спрэчак з заключэннем словам выступіў сакратар гаркома т. Стахун. Трэба адзначыць, што як у справаздачым тав. Стахуна, ў спрэчках па дакладу, так і ў заключэннем слоў аўсім неахвотнава спыніліся на такіх пытаннях, як гарадская партыйная арганізацыя і гарком партыі чыжыўшыя рашэнні Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанай таварыш Сталіна.

Новаабранаму гарадскому камітэту партыі і ўсёй партыйнай арганізацыі неабходна пэрдкладна пасля партыйнай канферэнцыі прыступіць да поўнага ажыццяўлення задач, пастаўленых у рашэннях Пленума ЦК ВКП(б), у дакладзе і заключэннем слоў таварыш Сталіна, а таксама поўнасна ажыццявіць тыя практычныя прапанавы, якія былі прысунуты дэлегатамі па партыйнай канферэнцыі.

На рашэнні пасаджэнні 17 мая была асадувана справаздача мандатнай камісіі і прыступлена да абмеркавання кандыдатур у склад гаркома партыі. Канферэнцыя ўстанавіла колькасць складу гаркома 39 членаў і 13 кандыдатаў, а с'езд для тайнага галасавання выстаўлена 87 кандыдатаў.

На партыйнай канферэнцыі з прамавай выступіў першым сакратаром ЦК КП(б)У тав. Шаранговіч.

ЧЫМУН.

БАРЫСАЎСКІ РАЁН

На працягу двух гаў—16 і 17 мая выступалі ў спрэчках дэлегаты раённай партыяканферэнцыі абмеркаваўшы работу раённага камітэта партыі.

Рад прамоўцаў (т. Калжын, Капалеў) аўсім правільна ўказваюць на тое, што ў справаздачым дакладзе раёнаму не адбыта справаздача становіцца арганізацыі. З даклада таксама невядома, як працавалі члены бюро і інструктары раёнаму партыі. Аб самакрытычнасці даклада, аб спрэчках дакладчыка аглядаць вострыя вуглы гаварыў ў сваім выступленні тав. Андрушкіч і рад іншых.

Раёнаму не зрабіў неабходных вывадаў з справаздачым-выбарчым сходаў партыйных арганізацый. Больш таго, пасля гэтых сходаў замест палешання партыйнай работы ачуваецца аслабленне ўвагі раёнаму да яе.

З спрэчак высвятляецца, што раёнаму «забыў» пра горад. Барысаўскі гарадскі совет, дэпутатам якога з'яўляецца большасць кіруючых работнікаў раёна (т. Майсеў, Ямак, Баранчык і інш.).

МОЗЫРСКІ РАЁН

Рашэнне пасаджэнні 17 мая пачалося намячэннем і абмеркаваннем кандыдатур у член складу раёнаму. У спісе для абмеркавання дэлегатаў выстунаў 56 кандыдатаў. Да аб'яўленага першыму складу аб'бртава 49 кандыдатаў. З іх пакінута ў спісе для тайнага галасавання 22, астатнія былі аўдзены. У ліку аб'бртава аказалася кандыдатура былога сакратара Даманавіцкага раёнаму партыі т. Кабасова, які рэкамендаваўся бюро аэрткома ў якасці другога сакратара раёнаму.

Тав. Кабасоў, прадуцым пачатковым палітдакладам Лежыцкай МТС і сакратаром Даманавіцкага раёнаму, дапусціў рад істотных недахопаў і памылак у сваёй рабоце.

Праца з рук вон дрэна. Работай у вёсцы раёнаму займаўся павароўна, наездні, а ў калгасках, які гаварыў ў сваёй прамаве т. Качан (Пряміньска МТС) ёсьць школьніцтва.

У свеце гэтых спрэч канферэнцыя аўсім не заавадыла выступленне члена бюро раёнаму — старшын РВК тав. Баранчык. Ён ні аднаго слова не сказаў аб сваёй рабоце ў бюро РК.

У спрэчках выказалася больш 30 чалавек. Аднак, ідэям ўзровень крытыкі наўзвыжыцца нікі. Нават і тав. Слабад крытыка і самакрытыка, часамі з аглядак, якая была разгортнута аўсім выдана ў складзе актыва барысаўскай арганізацыі (22—23 красавіка) па дакладу раёнаму, не дайшла да раённай канферэнцыі. Гэта адзначыў у сваім выступленні член бюро ЦК КП(б)У тав. Сурга, які зрабіў рад канчатковых заўваг аб ходзе спрэчак і заахвочваў, якія стаць перад партарганізацыямі, выхадзіць а раёнаму Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанай таварыш Сталіна.

АЛ. ЛЕБЕДЗЕУ.

СЛУЦКІ РАЁН

СЛУЦК. Учора закончыўся свая работа 11 раённай партыяканферэнцыі. Адбыўся першы пленум новаабранага Слуцкага раёнаму. У выніку тайнага галасавання першым сакратаром раёнаму аб'бртава т. Жыжкоў, другім тав. Аверскі.

СХОД РЭЧЫЦКАЙ РАЙПАРТАРГАНІЗАЦЫІ

РЭЧЫЦА, 17 мая. (БЕЛТА). 16 мая закончыў сваю работу раённы сход партарганізацыі. Выступіўшы ў спрэчках па справаздачым дакладу сакратара раёнаму КП(б)У т. Малініна ўскрылі буйнейшыя недахопы ў рабоце раёнаму, што дронную сувязь і кіраўніцтва партыйнымі партарганізацыямі. Камуністы ўказвалі, што ў рабоце раёнаму і партарганізацыі няма сур'ёзных зрухаў пасля рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б).

Вялікая ўвага па партыйным сходах была звернута на пытанні прапаганды і

спрэчкі і памылак у сваёй рабоце. Ён пачуў і груба адносіўся да камуністаў, запіскаў крытыку і самакрытыку, быў адарван ад партыйных арганізацый і калгасных мас.

Трэба адзначыць, што прапрымую канферэнцыі дапусціў памылку ў тым, што ён не зачытаў перад намячэннем кандыдатур імя ЦК ВКП(б) аб парадку правядзення выбараў. У рэзультат у асобных дэлегатаў з'явіліся напярэўніцтва думкі па частцы адкрытага галасавання за аўдот і супроць аўдоты. Толькі пазней прышоўшы партыйны большасць пачаў часу для таго, каб рашуча крытыка таварышам павышэнні палашэнні імя ФРАЛОУ.

РАСТЛУМАЧЫЦЬ КОЖНАМУ ЧЛЕНУ ПРОФСАЮЗА РАШЭННІ ПЛЕНУМА ВЦПС

Шырэй разгарнуць крытыку і самакрытыку

Учора ў часе аб'яўленага першыму сабраўся рабочыя лінейнага цеха менскага заводу імя Варашылава, каб абмеркаваць матэрыялы VI пленума ВЦПС. З вялікай запіскаўнасцю і ўвагай яны слухалі інфармацыю аб пленуме і чытку рэзалюцыі па дакладу тав. Шверніка.

Рашэнні пленума ВЦПС, — гаворыў у сваім выступленні былогаўшы член ЦК ВКП(б) т. Чайкоўскі, — маюць вялікае значэнне для рабочых, для профсаюзнага мас. Ужо даўно патраба было ачышчэння работ профсаюзаў, бо яны не заавадылі патрабаваўшы мас. У нас на заводзе фактычна аўдот выбараў 6 год таму назад. З таго часу ў нас змянілася некалькі старшын аўдотаў. Што іны рабілі, чым займаліся — рабочыя не ведалі. Аб адносінах да заблаправаўшай рабачых можна меркаваць па такому факту. Па заданню секцыі я абследаў стан заблаправаўшай. Калі я прыняў вывады з аўдотаў старшын аўдота т. Андрэву, ён пры мне-ж парваў іх.

Аб'бртава тав. Пішке гаворыць аб неабходнасці больш паправажана і глыбокага вывучэння рашэнняў пленума ВЦПС, бо ў іх намячаныя канкрэтныя заданні па перабудове профсаюзаў і адпаведнасці са Сталінскай Канстытуцыяй і

рашэннямі Пленума ЦК ВКП(б). Ён на прыкладах паказваў, што рабочыя заводу часта не ведаюць, у чым заключаецца дзейнасць аўдота. Гэта атрымаўшыся таму, што да гэтага часу на заводзе не была разгортнута крытыка і самакрытыка работ аўдотаў, профсаюзаў. Фактычна Загорскі расказаў, што аўдот не ачысчае бытавога становіцца рабачых. На заводзе ёсьць многа рабачых, якія жыюць у дрэнных жыллявых умовах, а ў аўдотаў гэтых не піваліцца.

Начальнік лінейнага цеха тав. Валухавіч адзначыў, што ў рабоце пленума ВЦПС прымаў ўдзел сакратар ЦК ВКП(б) т. Кагановіч і Андрэў, што свечыць аб вялікай увазе партыі да пытанняў перабудовы профсаюзнай работы. У рашэннях пленума, — гаварыў ён, — выкрываюцца ўсе недахопы профсаюзнай работы не толькі ў вышэйшых профсаюзнах органах, але і ў аўдотах і мясца-аўдотах. Тав. Валухавіч ўнёс прапанаву, каб лінейны цех першым на заводзе ўключыўся ў актывную партыю да справаздачым камітэтам профсаюзнай арганізацыі.

Сход рабочых лінейнага цеха рашыў пасля вывучэння імя больш дэтална абмеркаваць рашэнні пленума ВЦПС.

Н. ГАРНЫ.

Рашэнні пленума дапамогуць выправіць недахопы

Учора на фабрычным двары менскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік» наладзілі асаблівае ажыццэнне. Тут рабочыя другой змены, сабраўшыся заафота да пачатку работы, групамі і па апаку VI пленума ВЦПС і даклад тав. Шверніка.

Рабочыя гутарылі паміж сабой аб вялікай значнасці рашэння пленума, ачыніліся на недахопах профсаюзнай работы свай Фабрыкі. Гэта араумена, бо недахопы профсаюзнай работы, указаныя ў рашэннях VI пленума ВЦПС, былі і на Фабрыцы.

Былі старшыня Фабрыка т. Леўні і таварыш старшыня т. Матусявіч у склад Фабрыка і камітэта каапараванні. Не абраўся членам Фабрыка і худработнік т. Кітвіч.

Выслушана дронна абстаць справы на Фабрыцы са справаздачым профсаюзаў. На агульным фабрычным сходах рабочых,

на якіх рабціў справаздачу аб рабоце Фабрыка былі старшыня яго т. Леўні, прыступіла толькі пачава рабачых. На сходах не была разгортнута справаздача крытыка недахопаў фабрычнага камітэта. Выступленні былі агульнымі. Так-ж становіцца былі са справаздачым профсаюзнай арганізацыі. А прафрор брытам 11—33 тав. Кіржнер умянуўшы працесі справаздачым оход са 10 мінут.

Надаўна на Фабрыцы выдзены факты масовай вышнотэрываўшай работы і нерабачых і прадастаўленні рабачым выхадных гаў, што прыядае да значнага пераважываўшай фонда зарплатаў. Фабрычны камітэт, ведаючы аб усім гэтым, нікіх мер не прымаў.

Усе гэтыя пытанні паспелі і рабочыя жадаюць з усёй сілай паставіць іх на агульным сходах.

А. ФРАЙМАН.

Аслабла профсаюзная работа

Рашэнні пленума ВЦПС аб рабоце профсаюзаў з усёй большасцю прамавай выкрываюць тыя вежычныя недахопы, якія маюць месца амаль што ў кожным фабрычным-заводным камітэце.

Тут усім правільна адзначаецца, што профсаюзнай работнікам адарваўся ад масы рабачых, не дапаюцца аб адпаведнасці культурна-бытавым заблаправаўшай членаў аўдота, не соцаць за выкананнем оветажа прадаўшага заавадаўшата.

Німама выдзенаўшай парушэння профсаюзнай дэмакратыі, аб якіх ўказавана ў пастанове, можна знайсці і на нашым заводзе «Вольныя». Возьмем хоць-бы рэзійную камісію аўдота. Выбываў са складу тав. Кабалоў, і на месца яго каапаравалі Леўніна з бухгалтэрскай перавага цеха.

Некаторыя з членаў аўдота, як Крэйфель з механічнага цеха, нікіх не былі выданы па пасаджэннях аўдота і шпалы работы не выдупі.

Пасля таго, як была дэмаваўшай аўдота Фабрыкаўскіх работнікам профсаюзнай работа значна аслабла. Выбарчы і добраахвотны актыв аўсім не ўцягнут у работу. Пры перабаранні цехомаў былі арганізаваны ў цехах культсэкцыі, вытворчыя, па ахове працы. Запіскаўшыя многа рабачых. Абраў старшын, у тым ліку і мяне, але з усёй гэтага астаўся толькі спісек. Нікто гэтым секцыі не аб'бртава і не цікавіцца ім.

Зусім правільнае рашэнне

У вачэрні лютата 1937 года мяне абраў старшынёй Фабрыка. У той час ЦК ВКП(б) выдана савоз лінейнаваўшай. Непаправажана кіраўніцтва м'я павінен атрымаўшыся ад ЦК ВКП(б) скурвай прапрымстваўшай.

У практычнай рабоце часамі сустракаецца з такімі пытаннямі, якія неабходна неадкладна вывучыць. Я звяртаўся да дапамогі ў ЦОПСБ, але-ж да тав. Го-

у планіфікатым аддзелах 3 хронавата цеха абраў профсаюзаў А. Калеровіча, але з ім нікіх не гаварыў. Заўжом аўсім збыў пра яго, і ён сам не ведае, ці з'яўляецца ён профсаюзаў, ці не.

Такое-ж становіцца і ў рамечным аддзелах. Тут прапрымую 32 тав. Прафрор Рубчычкіна нічога не рабіў. Заўжом са ўвесь час ід раву не аб'бртава наладу профсаюзаў. У 1936 г. у нас праводзіліся адпаведныя семінары профсаюзаў, там разрабала былі розныя пытанні профсаюзнай работы. Яны нікіх не чыжыўшы дапамагалі. Ціпер ч'х зусім няма.

Я хачу сказаць аслабла ад дрэннай пастаюўшай ахове працы і тэхнікі безаахвотнасці. У вольным аддзелах вольны брудны працесі, рабачым прыходзіцца стаць у вала. Між тым спецыялістаў і іх нікіх-удышка. Гуманым боты напяртылі і прапымалі. Гуманых рукамі аўсім не даюць, а зольшчымым прыходзіцца мекь справу з аспрыстым інтэр'ям, які раз'яе скуру. Таварыш мяне гаварыў фартухоў, Нідэўна было намячана паставіць даклад дырэктара аб олове тэхнікі безаахвотнасці на пасаджэнні аўдота, але япра старшыня аўдота Флюксман паехаў у Маскву, і аб гэтым збыў.

Прафрор адзначаўшы адзінства 2 хронавата цеха скурзавода «Большавік» Р. Л. ПЛІСАН.

Лепшых людзей абраць у профсаюзнаы органы

ВІЦЕБСК. 6 год таму назад быў абран наш Фабрыка 3 20 членаў камітэта астаўся ўсёго 4 чалавекі. За гэты перыяд на Фабрыцы вырасталі новыя цехі, с'ездзіліся сотні рабачых, якія аўсім не ўдзельнічалі ў выбарах Фабрыка, за ўвесь час свайго існавання ён толькі адзін раз рабціў справаздачу ў 1936 годзе. Палітэраваўшай работа сарод рабачых не правадзілася, не займаліся мы пытаннямі вымрочкаўшай актыва.

Віцебскі годпрафрор — гэта аўсім пустае месца. Нікай дапамогі ім ад яго не атрымавалі. Выспанаваць, пмагтадаўшы пасаджэнні, вынісепт доўгіх рэзалюцыі — такі стыль работы годпрафрорства і яго старшын тав. Чаравява. За ўвесь час ён быў на нашым прадрпрымстве толькі адзін раз. Міжасюжным арганізацыям аўсім лішня. Гэта адносіцца і да ЦОПСБ, які адарваўся ад сваіх нізавых камітэтаў, не ведае сваіх кадраў, не працуе з ім.

Я не памятаю такога выпадку, каб ЦОПСБ калі-небудзь скарваў наладу старшын Фабрыкаўшых. Іншы раз прыдзе да

нае інструктар ЦОПСБ, але-ж канкрэтнай дапамогі ад яго мы не атрымавалі. Надзвіралі толькі папярковыя дырэктывы.

Рашэнні пленума ВЦПС у сваёй вышнотэрываўшай пастаюўшай дэмакратыі і істатывічым пастаюўшай дэмакратыі Пленума ЦК ВКП(б) мае рэальнае палітычнае значэнне. Далейшая дэмакратызацыя профсаюзнай арганізацыі, правядзенне выбараў тайным галасаваннем, арганізацыя сістэматычнай справаздачым перад партыйным профсаюзнаымі масамі — умовіныя рабачыя кантрал над работай профсаюзаў, узніме іхнюю актывнасць і павысць адказнасць профработнікаў як маленых, так і вялікіх за даручаную работу.

Тайнае галасаванне даець магчымасць выгнаць зарваўшыцца бюракраты і заблаправаўшай, якіх лічыць аслаблаўшай профапарата, а на іх месца будаць абраны працадаўшай членаў савоза, сгатаваўшы, ударылі.

Старшыня Фабрыка Фабрыка імя Ілары Цяткін

РАБЕЛЬСОН.

ВЯЛІКАЯ СІЛА БОЛЬШЭВІЗМА

Два месяцы прайшло з моманту пачатку выбараў партыйных органаў шляхам закрытага (тайнага) галасавання. Амаль усюды ўжо закончаны выбары партарганізацый і раённых арганізацый. Зараз аб'яўленае гарадскія, а дзе-нідзе і абласныя канферэнцыі. Такім чынам, у пераважнай большасці партыйных арганізацый выбары адбыліся, і гэта дазваляе павесці некаторыя вынікі.

Першы і асноўны вынік заключачна ў тым, што дэсперанія выбары партарганізацый, якія з'яўляюцца важнейшым звяном у агульным ланцугу мерапрыемстваў Цэнтральнага Камітэта па ўмацаванню большасці рабачых, поўнасна саб'абраўлі.

Выбары з'явіліся сапраўднай праверкай большасці бязоахвотнасці, палітычнай спеласці і арганізацыйнай мацасці ўсіх без выключэння партыйных арганізацый і іх кіраўнікоў. Зараз ужо можна сказаць, што пераважнай большасці партыйных арганізацый выхадзіць з праверкі а гонарам. Яны не толькі ўспрылі свая рашэнняў Пленума ЦК, але і забеспечылі іх ўважлівае правядзенне ў жыцці — і ў гэтым наступны важнейшы вынік выбараў.

Не спарт, што ворагі большавізма — і анемія і ўнутраныя — не толькі словам, але і дзеяннем прабаўлі выкрываць у сваіх мэтах тайныя выбары ў нашай партыі. Яны не супроць былі ўважаныя сабе надзеямі на тое, што тайныя выбары, якія, па неаразумелым іх іх прычынам «аднаўшчыся», моў, пабелі Цэнтральны Камітэт, толькі аслабла партыі і стваралі радзіў паміж партыйным апаратам і партыйнай масай. А той-сёй з гэтых «амычліваўшай», не абмажоўшачыся славыніым практыкаваннем, на самой справе імікнуць зрабіць усё што ў іх залжыцца, каб напэўніць нам. Аднак, мары і патугі ворагаў аказаліся неўраўнаважаны і бітнымі.

З тайных выбараў наша партыя выхадзіць, як ніколі, аднаўшай і агутаванай шчы свайго Цэнтральнага Камітэта. На выбарах партыйнай маса прамажываўшай выключнае разуменне рашэнняў Пленума ЦК і выступленіяў на гэтым Пленуме таварыш Сталіна. Партыйная маса прамажываўшай выключнае разуменне навароты ў палітычным жыцці краіны, ведаючай ролю, якую павіна адыграць у

гэтым навароце наша партыя. І тых заадак, якія ўстаюць у сувязі з гэтым перад кожнай партыйнай арганізацыяй, перад кожным камуністам.

Імяна таму па ўсіх партыйных сходах і канферэнцыях крытыкай біла сапраўды дагучуць любачава актывнасць камуністаў, якая выражаецца і ў свечасовай і пагадоўнай аўсім на сходах, і ў палітычных і бурных спрэчках як па справаздачым дакладу парткомаў, так і пры абмеркаванні і тайным галасаванні кандыдатаў у партыйныя органы. Імяна таму амаль па ўсіх сходах і канферэнцыях партыйная маса прапымала бязмежныя каапары аб захаванні прынцыпаў у

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ

15 мая на асноўных сектарах біскайскага фронту працягваліся ўпартае боі. Рэспубліканскія войскі адбілі ўсе атакі інтэрвентаў і мясціні, перайшлі ў раёне ўзвышша Біскары (на ўсход ад Більбаа) у контратаку. Пасля доўгага бою рэспубліканскія войскі адбілі ўсіх праціўнікаў, занялі яго пазіцыі на самай вышэйшай вышыні горага ўзвышша.

Войскі мясціні, пасля напарнага ператрану і артылерыйскай бомбардзіроўкі, атакавалі ўзвышша Кета, разамчанае на паўночны ўсход ад Більбаа. Аднак,



НАЛЕТ ФАШЫСЦКІХ САМАЛЕТАУ НА ВАЛЕНСІЮ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 16 мая. (БЕЛТА). Уночы каля 20 гадзін фашысцкая авіяцыя зрабіла налет на Валенсію. 7 палюскіх бомбардзіроўшчыкаў скінулі каля 90 бомб, у тым ліку апалячваючых, на цэнтральныя вуліцы горада. Цяжка паўднёвае неба праасветлілася зарывам градзівага пакару.

АДКАЗ „МУНДО ОБРЭРО“ АНАРХА-СІНДЫКАЛІСТАМ

ВАЛЕНСІЯ, 15 мая. (БЕЛТА). У адказ на артыкул анарха-сіндыкалісцкага газетна-журнальнага „Мундо обрэро“ піша:

„Шарод — гэта камунізм, сацыялізм, анархізм, працоўныя — члены прафсаюзаў, рэспубліканцы, — словам, усе пільныя актыўнасці. Воргаў ішоў у — гэта фашысты ўсіх мастей, якіх, хто вазьме супротив рэспублікі і хто нападзе на рэспубліку з тым, пішчы і адрэзкі, якія акалялі ў тым пах абаронай замежнага флага ці партыянаў, прафесіянальных і актывісцкіх пасаджанцаў, атрыманых хітрамі і шпундаваннем. Гэта — традыцыі і беспартыйнае элементнае, правацары, якія па масках фанатычнай рэвалюцыйнасці прапуюць на нацыяналісты і міжнародны фашызм. Воргаў ішоў — гэта тыя, хто схаваў аброк, якой некалькі на фронце, хто ў Каталоніі паўстаў супротив рэспублікі і ўрада. Гэта — тыя групы, якія, не падначальваючыся дэмакратычнай партыі і арганізацыі, сёння тэор у вясках, абіраючы ў сябе паліцыі і працы; гэта тыя групы, якія пра-

уся атака мясціні былі адбіты. Праціўнік прымушаў быў адступіць, пакінуўшы на полі бою вялікую колькасць забітых і раненых. Авіяцыя інтэрвентаў працягвала ўчора разбурэнне мірных паселішч. Самалёты мясціні паявіліся ўчора над горадам Більбаа, аднак былі сусветна агнём рэспубліканскай зенітнай артылерыі. Аднак фашысцкія двухматорныя бомбардзіроўшчыкі былі абіт і ўшаў у раёне Більбаа.

Астурыйскія гарнізныя прадаўжылі іхнімі мясціні ў раёне Ліа (на паўночны ўсход ад Леона). Пасля доўгага бою рэспубліканскія войскі занялі паселішча Косена (на паўночны захад ад Ліа). Захвачана шмат зброі і боепрыпасу.

У раёне Оніеда (газоўнага горада Астурый) адбілася дэталі вігавачная і кулібятная перастрэлка.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

15 мая ў раёне Універсітэцкага гарадка рэспубліканскія партызаны ўдалося пранікнуць у неахоўныя траншэі мясціні. Захвачана ў палон шмат садзят, якія адзілі без супраціўлення.

У ваколіцах Уэста дэль Педрыска (на паўднёвы ўсход ад Мадрыда) рэспубліканскія войскі атакавалі мясціні і прасунуліся на левым флангу праціўніка. Войскі мясціні вымушаны былі адступіць, ачысціўшы значную тэрыторыю. (БЕЛТА).



16 мая на могілках 16 расстраляных беспалічных у 1920 г. дукорскіх партызан сабралася каля 7 тысяч калгаснікаў, нагалоўні Смілавіцкага і Пухавіцкага раёнаў, каб адзначыць паміць загінуўшых. НА ЗДЫМКУ: агупны від мітынга.

У СЯМІ КАЦЕЛЬШЧЫКАЎ

Пасля сямі гадзін працы па вытворчасці Павел Александрвіч ішоў дамоў. Тут яго чакае спачыны абед, прыгатаваны Соф'я Фамінічнай — «вясёлай старушкай», як называе ён сам гаспадар.

І каг-б быў у гэты дзень крыку конскі мастрой у Паўла Александрвіча, усёроўна ў сямі яго чакае радасць. Вос і зараз, скончыўшы абед, Павел Александрвіч вышэ гуляе чорныя вусы і ўжывае радзі. Змястоўныя перадачы ўзвоняць у яго перыскаваную жылавіцу, рудаванні і дэкаваную гароўку.

Работы-стаканавец аднаго з будытных заводаў рэспублікі Павел Александрвіч іхніца прымішчыць вёску Дворнічы, дзе ён рос і гадаваўся. У сямі яго былі каля 8 чалавек. Іхні-бы добрымі і былі каля 8 чалавек. Іхні-бы добрымі і былі каля 8 чалавек.

Праўда, вясельнікі былі. Іхні казкі на тых і давалі ўрокі ў першую чаргу людзям матэрыяльна забяспечаным і замочным сіламі. Як зараз паміць Павел Александрвіч, што на сваёй боскай палачкай разоў такі «настаўнік» быў і ў іх хаце, але нучыць... як маліцца богу і быць яму пакарнікам...

І тут гароўку Павел Александрвіч снімае. — Літа яго быры, — кажа ён, — усламяняць мінулае. Леці аб нашым зашпільце. І вась, — працягвае ён, — да вясельнай ўрады распісання не мог, а дзеці мае складанымі навукамі вадэаюць...

Відзіць, як гэты аном, вусветы стары радасна хвалюцца за сваё сямі, за сваёй добрай і іхніца сваіх дачэй. Соф'я Фамінічна, не хавуючыся, кажае талкі што атрыманыя пісьмы ад сына і кажае перад намі на стол, засланым прыгожым абрусам.

Малодшы сын Міша — талкі электра-стыві, — ішоў радаснае пісьма з Гомеля, дзе ён праходзіць вытворчую практыку.

Міша — выхаванец дашэй у Менску 25-й школы і тэхнікума электрастыві. Усё сваё маленкае жыццё, як відзіць, ён правучыўся і талкі ў гэтым годзе ўстаў у ствой савецкі спецыяліст тэхнікам. І не талкі тэхнікам. Не гэтыяны на сваё маленкае радзі, ён без адрыў ад вучобы скончыў курсы планерства, а пасля пільцаў. І можа ў патрэбную мінуту быць лётчыкам.

Ішо больш радзіць у сямі калгасніцка Мішкіна прыносяць весткі з Дабрага Ухода ад староўскага сына Сапы. Выхаваны партыйны і комсамолец, Сапа пільна ахоўвае далабасходны рублькі.

Іх скончыў менскую 25-ю школу, працаваў токарам на заводзе «Ударнік», дзе без адрыў ад вытворчасці вывучыў лётную справу пры мескім авіялубе, і зараз — чырвоны курсант. Комсамолец Александр Мішкініч — дастойны сын сваёй радзіны.

Васількам у Менск ён піша: «Я ўвучаюся ўжо спецыялістам у вучыльні... У арміі спецыялістам патрэбны і асабіста тут, на Далёкім Усходзе. Так што прысячы сабе павабубы справе абароны нашай радзіны, іменна тут — на Далёкім Усходзе. Прыду ў каргокатэроўны адначынае да вась...»

Павел Александрвіч горды і радзі за сваё радзіну, ішо выхавана і яго дачей лётнаўчых традыцыяў. Малодшай дачэй сваёй Ніна, ішо талкама скончыла навуцальную ўстаўку, а зараз працуе бухгалтэрам на вясельным будаўніцтве, ён часта гароўка:

— Праўда, вучылі! Вы ішо не ачухавале ішо ачухале ў гэтым годзе, бо не ведаеце мінулага, ішо наша сённяшняя выхаванні. А радзей гэтага не былі.

Сябры ўжо зрок у Паўла Александрвіча, але вучыцца ён і сам. Некалькі год таму вазьмі ён скончыў школу калгасніцкіх павышанага тыму, а зараз працуе самастойна. На стала ў Паўла Александрвіча мясціны сённяшні нумар партыйнай газеты і «Война і жыр» А. П. Талстога.

Цікавае кніжка, абвясноўвае вучыцца, — пераканаўча заўвага калгасніцка. У сямі Мішкініча ёшч ішо адна велікі характэрнае рыса — здаровы патрыятызм да сваёй радзіны. Гаспадыня Соф'я Фамінічна, скончыла не талкі школу на літвінскіх маланіскаў, але і навуцалася ў двух абаронных гуртках. Ішо мае два азначкі — санітарнай і прапінатэраўнай абароны. Ішо не зусім адуно і сам Павел Александрвіч ішо на заводзе нормам на прапінатэраўнай абароне і атрымаў азначок.

Сыны хай будучы лётчыкамі, тэхнікамі, а мы, — заўвага Соф'я Фамінічна, — санітарам...

Радзі перадае захліпчывы кшчэржа, песьні, паведанні. Прагавіта ішо гэта сямі калгасніцка. У выхадны дзень Павел Александрвіч і Соф'я Фамінічна пойдуч у кіно, свой луб аб у тэатры. Ішо поўны радзіць і шчасця, вялікага сённяшняга шчасця, якім напоўнены іхні сыны за ўсё вялікае і малое, што ішо рышца, адбіваецца ў нашай сямейнай радзіме. П. НАВАЛЁУ. г. Менск. Завод імя Варашылава.

МОЛАДЗЬ ІДЗЕ У ВАЙСКОВЫЯ ВУЧЫЛІШЧЫ

Восні 200 васьці атрымаў мескі разнаамак ад моладзі сталіні і раёнаў БССР на паступленне ў вайсковыя вучылішчы, 200 чалавек кравішні ўжо медыцэскае вучылішча і вучылішча ў розных вайсковых вучылішчах.

Асабіста нагляданца вялікая дэталі моладзі ў марскіх, бронетанкавых і інжынерных вучылішчах.

ПАРК ІМЯ ГОРКАГА АДКРЫТ

Адкрыццё парка імя Горкага (13 мая) прымушае ўважліва ішо 16 тыс. працоўных Менска. Макументальна і прыгожа зроблены ўваход у парк. Маладая электрычная сяміта песьціць вёска. Праз штароўні трапавішчы на галоўную кшчэрную авеню. Ішо разнаамак на розных авеню і пошчавы пільна адначынку ці шумных авеню. Аліных вёскаў танцы ці праца на рабцы на лодцы, другіх — «высотнае пільнае на атрыццё «святлоўчых людзей». Воль аматары вышэбавалі сваё аду. Да іх пільна: — «молат-сіламер». Воль «электрастывітэраў»; пільнае смеху, сімваліза і т. д.

У ачуханым театры 2.000 мільячоў ачухані дэталі-аркестр. Звінча удары ралка на тэатрыных кшчэрах, ішо талкама ішо на кругу веладрома шаталкі вельсіне-дэталі.

ВЫСТАЎКА КАРШ МАСТАКА ПЭНА

Восніці гістарычнае кшчэры праводзіць інвентарызацыя і класіфікацыя карш мастака Пэна. У нашым гістарычнае кшчэры і дова, які да яго прымае, аргіналізацыя вялікае мастацкая выстаўка ішо лепшых карш. Адкрыццё выстаўкі прымушае ў 20-годдзі Кастрычніцкай рэвалюцыі.

ФУТБОЛЬНЫЯ РОЗЫГРЫШ „СПАРТАК“

16 мая пачаўся рэспубліканскі розыгрыш на футболе паміж камандамі добраахотнага фікцэпурнага таварыства «Спартак». У Менску сустрачалася другая гардаская каманда таварыства і каманда Мілава. Мачы выйграў Менск у лікам 4:3. Гомельскі «Спартак» сустраўся ў сабе і бабруйскі «Спартак», якому праіграў у лікам 0:1.

КАЛГАСНАЯ КАСА

УЗАЕМАДАПАМОГІ

У калгасе «Рассвет», Жлобінскага раёна, добра ачышчанае дукіт статута сельскагаспадарчай арцелі аб дапамозе інавалідам, старыкам, сямім чырвонаармейцаў і ішо. Тут ішо каса ўзаемадапамогі, ішо пільнае ачуханіца з 2-процэнтнага адлічэння з пільнага прадуцтва калгаса.

Апрача гэтага, што каса дапамагае інавалідам і старыкам, у гэтым годзе 23 калгаснікі атрымаў: Бозваротна 1078 кшчэра, 744 кшчэра ішо ішо ішо, 53 калгаснікі атрымаў бэзваротна 4610 кшчэра, не лічачы рознай садымы.

Калгасная каса ўзаемадапамогі мае ў сваім распарадкаванні вялікую суму грошай. У гэтым годзе калгасніца Аляксандра Машніцкая атрымаў бэзваротную дапамогу ў 250 рублёў для пільнага на купоры. Калгасніца Дрогавая выдала 300 рублёў на захаванне будаўніцтва новай хаты.

Быў вынадак калі калгасніца Васіль Суворуа доўгі час хварела, і сямі выправа-вала мала трапавішчы. Каса ўзаемадапамогі дапамагла яму грашыма і абодзікам.

Сіроты ў калгасе таксама дапамагані. 70-гадовае калгасніца-стаканавца Така Серадова ўважліва на выхаванне 2 сірот. Дзі ўтрыманні іх каса выдала Серадовай у год 300 рублёў грашыма і неабходную талкама прадуцтва.

Калгасная каса ўзаемадапамогі асабіста талкама дапамогу і цяжарным жанчынам. Д. МАЛІВІЧ.

НОВЫ РАСКЛАД РУХУ ПРЫГАРАДНЫХ ПАЯЗДОЎ

З 16 мая на ст. Менск узведзены новы расклад руху прыгарадных пільнаў. Барысавы навады адпраўляюцца ў 1 г. 25 мін., 5 г. 05 мін., 12 г. 37 мін., 14 г. 20 мін., 17 г. 30 мін., 21 г. 30 мін. і прыбываюць у 0 г. 38 мін., 7 г. 53 мін., 9 г. 12 мін., 12 г. 45 мін., 20 г. 57 мін. і 22 г. 02 мін.

На Нясавіце пільна адпраўляюцца: у 2 г. 11 мін., 9 г. 40 мін., 16 г. 10 мін. і 21 г. 10 мін. і прыбываюць у 1 г. 35 мін., 7 г. 06 мін., 13 г. 33 мін. і 20 г. 13 мін.

На Раданічым навады адпраўляюцца ў 2 г. 20 мін., 7 г. 30 мін., 10 г. 45 мін., 12 г. 20 мін., 17 г. 00 мін., 19 г. 55 мін. і 20 г. 50 мін. і прыбываюць у 1 г. 40 мін., 6 г. 20 мін., 10 г. 00 мін., 13 г. 45 мін., 16 г. 25 мін., 19 г. 45 мін. і 23 г. 06 мін.

На Пухавічы навады адпраўляюцца ў 3 г. 00 мін., 9 г. 07 мін., 14 г. 30 мін., 16 г. 40 мін., 21 г. 50 мін. і прыбываюць у 2 г. 16 мін., 7 г. 23 мін., 12 г. 06 мін., 19 г. 00 мін. і 20 г. 45 мін.

У гэтым годзе колькасць прыгарадных пільнаў пільнавацца на два саставы. Апрача гэтага, Кіраўніцтва Заходняй чыгуны дэталізацыя пры неабходным фарміраваць дэталізацыя навады на Раданічым.

АУТАМАШЫНА „ТЭХНІЧНЫ ХОД“

Кіраўніцтва менскай навады ачухані сваёй сіламі навуцальнае складаную тэхніку пільнаваць машыну — «тэхнічны ход». У сярэднім машыны ёшч тэлефонны кшчэра на 12 зрок. На пільнае тэлефонны ўстаўкаюцца ў розных месцах тэрыторыі, ачуханай пільнае, і пільна-лік, сённяшні ў машыне, або ішо ачуханіца ў тэлефон. На машыне ёшч тры матуны прапінатэраў, якія атрымаюцца тал ад днамоў, устаўкаюцца на машыне. Спецыяльнае аддзяленне аддзялена для хаванія кшчэраўных масак, брэзэнтаў, фоталапаратаў і ішоных ралкаў.

ПАПРАВКА

У вестцы «Дзі матылі дукорскіх партызан», ачуханай у «Звязды» за 17 мая, па ліце ачухані весткі Лоса А. перабы-таным прасілі пільнаваць: «Старшыня Смілавіцкага РВК Нумоўні, старшары РВК №(6) Благушчына, старшыня Дукорскага сельсавета Лесіна».

Адначыны рэдактар Д. В. КУРНОУ.

19 МАЯ, У 7 ГАДЗІН ВЕЧАРА, У ПАМЯШКАННІ КЛУБА ІМЯ СТАЛІНА (рог Комсамоўскай і Інтэрнацыянал р'яў)

адбудзеца пасаджанне пленума Менскага гарадскога савета рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў.

ПАРАДАК ДНЯ:

ЗАЦВЕРДЖАННЕ ГЕНЕРАЛЬНАГА ПЛАНУ РЭАНСТРУКЦЫІ Г. МЕНСКА (дакладчык тав. ЖУКОВІЧ), ЗАПРАШАЛЬНЫЯ ВІДПЫТ НА ПЛЕНУМ МОЖНА АТРЫМАЦЬ У ГОРСОВЕЦЕ (павар 49, 3 павер), ПРЭЗІДЫУМ ГОРСОВЕТА.

БЕЛАРУСКАЯ БАЗА „СОЮЗПТБАКАЛЕЯ“

даводзіць да ведама

УСІХ ГАНДЛЮЮЧЫХ АРГАНІЗАЦЫІ, ОКРСаОАЗАУ, РАЙСаОАЗАУ, СЕЛЬПО І ПРАМЫСЛОВЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАУ, ШТО

на БАЗЕ ЁСЦЬ

АПЕЛЬСІНЫ І ЛІМОНЫ

У НЕАБМЕЖАВАНАЙ КОЛЬКАСЦІ І АСАРТЫМЕНЦЕ. ПА ЗАКАЗАХ СПАЖЫВУЮЧУ ТАВАР АДГРУЖАЕЦА ДРОБНЫМІ ПАРТЫЯМІ БАГАМОМ І У БЛІЖАЙШЫЯ РАЕНЫ — МАШЫНАМІ.

ЗГОДНА ПАСТАНОВЫ НКУТ ССР

ЦЭНЫ НА АПЕЛЬСІНЫ І ЛІМОНЫ 3 11 МАЯ ЗНАЧНА ЗНІЖАНЫ

З ЗАКАЗАМ ЗВЯРТАЦА ПА АДРАСУ: МЕНСК, НЯМІГА, 1, БЕЛАЗАЕ „СОЮЗПТБАКАЛЕЯ“, РАЗЛІКОВЫ РАХУНАК № 60128 БЕЛ. АДЗ. ДЗЯРЖБАНКА.

РАДЫВІПЕРАДАЧЫ НА 19 МАЯ:

16 — літаратурная перадача — Што? Рэвалюцыя — сямілаў у тыгравай асу. ралка, 17 — кшчэра для дачэй, 18:30 — ачуханіца партучоба, 19:50 — кшчэра першых уручак, 20:45 — літаратурная перадача на польскай мове, 21:15 — ачуханіца опера «Ванітасны дачка», 22 — «Апошні павадзленні», 23:15 — «Апошні павадзленні» на польскай мове.

РЭДАКЦЫІ «ЗВЯЗДЫ»

патрэбны машыністы

на дэнаую і вчэрнюю работу. Звяртацца па тэл. № 20-830, ці па паштовай у сапратарыят (трэці паверх).

Ул. Галоўг'бела № К-2101.

Калгасніцкае

25 МАЯ 1937 года

у Маскве адбудзеца

ШЕРШЫ ТЫРАЖ ВЫЙГРЫШАЎ

на называе **Другой пільнаўчкі**

у тэатры **Будзеца РАЗЫГРАНА**

1 МІЛЬЁН

ВЫЙГРЫШАЎ

164 мільёны 920 тысяч

Другі тыраж — 25 чэрвеня 1937.

СІНІЯ У ТЭАТРАХ І КІНО:

БЕЛАРУСЬСЬКІ ДЗЯРЖАВНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР (БДТ) 18 мая Абам. № 11.

СКУПЫ

Паваша. Дакра. Вярэс. тэатра 18 мая Абам. № 4.

КАРМАН

Гэтыя весткі чырвоная ГОРКА-ДЗЯРЖАВНА І КАМІТАТЫ

Устава кінаагучы «Прапінатэраў» КРЫІАТЭАТРА

Гэтыя весткі «Інтэрнацыянал» КАТАЛІКА. ПАТЭАТРА

Гэтыя весткі «Спартак» МІЛАНСЬКІ ДОМ СІНІЯ

19 мая ў 7 гадзін вечара ў памяшканні Інстытута эксперыментальна-літві фізікаў Акадэміі навуц БССР

З. І. Чучураў пільнаваць абаранне дысертацыю

на ступень доктара фізікаўных навуц на тэму: «Змены прафэсыянальных пільнаўчкіх якасцяў рабціца на працягу рабачага дня».

Афільнаым апамацытам проф. Фёмаў В. В., проф. Карыцаў К. (Менск) і проф. Маляхав К. К.

Дукорскі Інстытут эксперыментальна-фізікаў. АН БССР.

КУРАНЯТЫ

ВЫСОКАПРАДУКЦЫВНЫЯ ЧЫСТАПАРОВЫЯ „БЕЛЫ ЛЕГОРН“

ПРАДАЮЦА ЦІМ

У НЕАБМЕЖАВАНАЙ КОЛЬКАСЦІ ІШЧ 3А ТРОЦЫ, НА ПІЛІСІ ЧЫСТАПАРОВЫЯ 1-й і 2-й ступені і МЯСІСНЫЯ 1-й і 2-й ступені. ТАКАСАМА І У АБМІН НА ЗЯІК. За доўгае кшчэраў патрэба дэталі на Ішоўска-Пільнаўчкі ступені 2 ішо і дэталі 25 кшчэраў.

ВОДНУСК КШЧЭРАТ ПРІВАДЗІЦА НА Ішоўска-Пільнаўчкі-ПІШУ-ШКАРОВАНЫХ СТАНІЦАХ.

У ГАРДАЛАХ:

МЕНСК, ЦСР — вул. Алімпіцкая, 56;

ГОМЕЛЬ — Няміцкая, 8;

ОРША — Савіцкая, 28;

ПОЛАЦК — Завоўчэ, Мікра-сіма, 18;

САЛУГІ — вул. Парыскай Кома-ні, 4;

КАЛІНКАВІЧЫ — Ішоўска-Пільнаўчкі ступені;

ВАБРУЎСК — Цягавіла, 6;

БАБРУСЬКА — Рода Дукорска, 1188;

ЛЕСІНА — Бывалыя, 11;

У РАЕННЫХ ЦЭНТРАХ: Крычаў, Гарадок, Дрыса, Асіпавічы, Буд-а-Пільнаўчкі.

КАшчэра, Ходзіні, Кошчэра — кал-гасны «Спартак», Стара-Копыла-вае сельсавета.

ДАВЕДЛІ МОЖНА АТРЫМАЦЬ ДІА ўрада. Нарвадкам БССР, павар № 121, тэл. 22-865.

ТЭЛЕФОН

АДЗЕЛ АБ'ЯУ — 21-845.

К. К. С.